

ЗВ'ЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 220 (5894) 23 верасня 1937 г., чацвер ЦАНА 10 КАП.

АБ'ЯДНАЦЬ СІЛЫ МІРУ СУПРОЦЬ ПАПАЛЬШЧЫКАУ ВАЙНЫ

Пленум Лігі напай сабраўся ў момант, калі ўсё чалавечтва прасягнула найвышэйшай рыўогай да лепшых лёў міру. У Еўропе і ў Азіі вядзецца неабмежаваная вайна. Другі год германска-італьянскія фашысцкія агрэсары за ўсёабароні вайнавай тэхнікі вядуць законніцкую крөөвпраціўную вайну супроць іспанскага народа. На другім канцы свету — на Далёкім Усходзе — японская ваеншчына напала на кітайскі народ, які стаў афрані чым не выкапанай агрэсіі. На мараш пануе сваваолье і рабскай фашысцкай піраўты. Іскры ваеннага пажару, распаленага агрэсарамі на канцах двух кантынентаў, пагражаюць запаляць усю Еўропу, а за ёй і ўсё свет.

Дзве дзяржавы, афары ваеннага напад — Японія і Кітай, — звярнуліся ў Лігу напай з просьбай аб дапамозе. Ліга напай, закладчыца, агоня на статуці, ахоўвае мір і міжнародны парадок, гарантавае тэрытарыяльную цэлытэральнасць і палітычную незалежнасць дзяржаў, павіна даць адказ на тое вострае пытанне, якое высювае зараз вельмі напружана абстаноўка ва ўсім свеце. Гэта — пытанне аб калектыўным агоры фашысцкім агрэсарам, аб калектыўнай абароне зрываемага агрэсарамі міру.

Як і заўсёды, ва ўсе адказныя ў жыцці народаў моманты, Советскі Саюз першым павінен выказаць сваю волю, каб з міжнароднай трыбуны ў Женева гомлаць на ўсё свет, акуль паражжае небясека новай страшнай сувеснай вайны, якімі шпыхаю і срэлкамі трэба амагацца супроць той крывавай блды, якую азэралі фашысцкае гаўты кожнаму мінуў аборшчым на чалавечта.

Выступленне народнага камісара замежных спраў СССР тав. М. М. Літвінава на пленуме Лігі напай прагучала як стражны пераказанаўжы закладі да калектыўнай барацьбы да мір, як мудрае слова парадок магутнай сацыялістычнай краіны, як голас перапісанаў жанеўскаму сходу.

Праўдыва і ярка намаляваў тав. Літвінаў карціну сучаснай міжнароднай абстаноўкі, усё новых, частых і ўсё больш вострых працяў таго міжнароднага заа, якім з'яўляецца фашысцкая агрэсія. Ян паказаў, як пасіўнасць у адносінах да агрэсара ахдэчвае яго на новыя нападны, «як агрэсія, не будучы прысмычана, перакідаецца з аднаго матэрыка на другі, прымушаючы кожны раз усё большыя і большыя размеры».

З чым прыйшлі дзяржавы — члены Лігі напай на сучасны адказны пленум? Які меры прапаноўвае яны, каб спыніць акрытыя нападны на мірныя краіны, сваваолье і рабскай, нагае парушэнне міжнародных дагавораў, пэвронне да элементарнейшых норм міжнароднага права?

У заклазе, прадстаўленым сакратарыятам Лігі напай сучаснаму пленуму, як канстатаваў тав. Літвінаў, не знішчлі сабе адлюстраванае праблема барацьбы да мір, паўбатоўнага аара з такой трагічнай сілай перад усімі народамі. Хаця ў распарэжэнні Лігі напай б'еь вад мер да аховы міру і забеспячэння міжнароднага парадок, прадугледжаных у пакце Лігі напай, тым не менш у Женева правіліся мнвенне пакінуць Лігу напай у баку ад спэцыяльных пацяў, з'яўляючых яе, не даць ёй магчымасці на іх пэраваць.

Сярод некаторых дзяржаў, уважодзыхчых у Лігу напай, мае хаджэнне теорыя аб тым, што Ліга напай нічога не можа зрабіць супроць агрэсараў, што яна не можа з імі амагацца, пакуль яна не стане «універсальнай», прасей дажучы, — накуль у яе не ўвоўнуць самі дзяржавы-агрэсары — Германія і Японія, вышаджыцца з Лігі, і гадзія, фактычна яе байкатуеца. Супроць гэтай теорыі «барачыўся» з агрэсіі, у супраціўленне з самім агрэсарам, савалушчана прыкываемай алагам «універсальнасці» Лігі, рашуча выступіў тав. Літвінаў. Ён прысваў у якасці прыкладу чыдаўна створаную «універсальнасць» міжнародную арганізацыю — Ланданскі камітэ да пэўнаму, куды былі запрошаны Германія, Італія і Португалія, гэта значыць краіны, ахкыця ажыццяўляючыя ітэрвенцыю ў Іспаніі. Тав. Літвінаў вы-

ВЯЛІКАЕ СВЯТА ПРАЦЫ СУСТРЭНЕМ НОВЫМІ ПЕРАМОГАМІ

Дарэгі таварышы калгаснікі і калгасніцы, усё працоўнае сялянне і спецыялісты сельскай гаспадаркі Советскай Беларусі!

Дваццаць год таму назад вялікі дзюдзі Дзеші і Сталін паднялі працоўных на паўстанне супроць багачаў—капіталістаў, памешчыкаў і кулакаў. Рабочыя ўзялі таву ўладу ў свае рукі. На зямлі ўстанавіліся новыя парадкі. Рабочыя перасталі працаваць на капіталістаў, а сяляне — на памешчыкаў і кулакаў. Зямля, фабрыкі, заводы, чыгушкі, паракоты, вялікія магазыны, руднікі перайшлі ў рукі новай улады — улады рабочых і сялян.

Жорсткую вайну вялі капіталісты і памешчыкі з працоўнымі, каб зярнуць назад страчаную ўладу, грошы, зямлю, фабрыкі і заводы. Народ алтаў сваю ўладу. Дваццаць год працоўныя СССР настона змагаюцца за ўмацаванне сваёй улады, сваёй радзімы.

Наша радзіма стала магутна. Усё свет лічыцца з напай дзяржавай. Соцыалізм у нашай краіне перамог, перамог канчаткова і безапаротна.

Раней большыя частка зямлі належала памешчыкам і кулакам. У адной толькі Менскай губерні князь Вітгенштэйн меў сто мяшчыкаў, у якіх у яго было 711 тысяч дзесяцін зямлі. Князь Радзівіў меў 150 тысяч дзесяцін зямлі, а граф Патоцкі — 120 тысяч. Тры чалавекі мелі мільёны дзесяцін зямлі. А сотні тысяч беларускіх сялян жылі ўпрогарадзях. Зямля сялянска была бядна, і я і той было вельмі мала. Апошняя капейка дэвалюізава ахдэчва памешчыку, каб атрымаць у яго чом невялікі кавалек зямлі ў арэнду. Вельнясе, голад, баштрае — усё яким было наша жыццё.

Рабочы клас даўмог сялянцам адрэзаць зямлю ў памешчыкаў і кулакаў. Зямля дцяпер належыць дзяржаве. А дзяржава перадала яе нам, калгаснікам, на вечнае карыстанне.

Кулакі-марадзёры, карыстаючыся нашай беднасцю, бяздасцяпа прыгнэталі сялян. За хлеб, пазычаны да навіны, за грошы, пазычаныя да ўплаты падатку цару, кулак драў з сялян тры окуркі. Кулак быў ахкытым эксплаататарам працоўных сялян.

Рускія рабочыя, нахкыбныя вялікімі Дзеші і Сталінам, дапамагі нам, рабочы і сялянам Беларусі, скінучы ўладу памешчыкаў і капіталістаў, а ў гадзі прамадзяскай вайны дапамагі нам вызваліцца ад новых эксплаатараў—ямецкіх і польскіх акупантаў.

За семнаццаць год, прайшоўшых пасля грамадзянскай вайны, Беларусь стала рэспублікай сацыялістычнай, індустрыяльна-калгаснай. Радэца і шчасліва стаў жыць працоўны Беларусі.

І гэта новае жыццё аноў халелі ахкыць у нас польскія шпкі, шкюнікі і дыверсанты. Яны халелі аноў кінуць беларускі народ у запны паўроў-эксплаатараў—польскіх памешчыкаў і капіталістаў. Колкі жудасныя змываў чынілі яны на рабочымі і сялянам! Нема такога ахкычана, якога гэтыя бандыты не прававалі зрабіць супроць беларускага народа.

У сотыя тысяч калгасніцаў яны адрэзалі прадзесяціны часткі зямлі, каб падрываць жыццёвым ўаровень калгаснай самі.

На сялянскіх зямлях яны стварылі больш сотні саўгасаў. Ствараліся гэтыя саўгасы на ўважы гаспадарку сваіх пачаў—памешчыкаў і капіталістаў, польскія шпкі разбуралі сотні калгасаў. Усё гэта рабілася з мэтай пасарываць калгаснае сялянства з советскай уладай, падрываць калгасны лад.

Яны алабраў і сялян дася, належачы ім. Шпкі алабраўлі пасіўн жыццё ў дася, каб забаваніць жыццё калгасаў палювоных кармоў.

Польскія шпкі павялічвалі ў шмат разоў пацякі. Сялян, не ўлашчывітых гэтых незаконных пацякаў, яны штрафавалі рабочых і сялян. Гэта сапраўды няроўна ўсталяванне гаспадаркі, разаразі, распрадаючы іх маемасць.

Родны бацька наш, вялікі друг беларускага народа, настаўнік і правадір працоўных усю свету таварыш Сталін дапамог беларускаму народу. У наставене СНК СССР і ЦК ВКП(б), прынятай на ініцыятыве таварыша Сталіна, усё парадкі, усталяваныя шкюнікам, пралезлі на кіруючыя пасты ў БССР, скасаваны.

У калгаснікаў калгаса «Чырвоны хлебароб» шкюнікі адрэзалі 45,5 га прысядзібных участкаў зямлі. Гэту зямлю зараз мы атрымалі назад. На зямлях, якія належалі калгасу імя Дзержынскага, шкюнікі арганізавалі саўгас. Пятер, калі саўгас, арганізаваны шкюнікам, ліквідаваўся, калгас імя Дзержынскага атрымаў 338 га зямлі, а калгас «Чырвоны хлебароб»—950 га. Апрача гэтага, калгас імя Дзержынскага атрымаў у вечнае карыстанне 96 га лесу і 10 га вырубак.

Копт нашага прапалія ў многа разоў перавышае дзешы. У калгасе імя Дзержынскага кожны калгаснік атрымае на прапаленне 3 кілаграмы ажабка, 12 кг. бульбы, 1 рубель грашма і па 3 кг. грубых кармоў для жывёлы. У калгасе «Чырвоны хлебароб» кожны калгаснік атрымае на прапаленне 4 кг. ажабка, 12 кг. бульбы і па 2 рублі грошай.

Зараз, каб зрабіць нашы калгасы багатымі, монымі, арганізаванымі, трэба толькі адно: ачкысіць зямлю Советскай Беларусі ад польскіх шпкі, шкюнікаў і дыверсантаў, якія пралезлі ў нашы саўгасы, калгасы, МТС і зямельныя органы, і прадаваць часна.

Таварышы! Мы жывем на граніцы з капіталістычным светам, нас акружаюць дзяржавы, дзе ва ўладзе стаць фашызм, найбольшыя ворагі чалавечтва. Іх шпкі прысней белаўроўнаму народу вялікі беды. Вось чаму трэба быць асабліва зоркімі. Вось чаму кожны з нас павінен быць актыўным памочнікам саўных чэстаў, прымушаючых пад кіраўніцтвам вернага сталіна тав. Нікала Іванавіча Жлова і рабочых агульнарэнтную справу — справу сацыялізма. Вось чаму кожны з нас павінен быць актыўным памочнікам нашых саўных паранічкіцаў.

Маўніце магутна пралетарскай дзяржаве. Маўніце абаронадольнасць нашай краіны. Яшчэ часней звязайцеся з нашай роднай, любімай Чырвонай Арміяй — арміяй абароны мірнае справы.

Наставона Советска Народных Камісараў СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня аб дапамозе калгасаму салытву Беларускай ССР і аб ліквідацы вынікаў шкюніцтва ў справе калгаснага ўпарадкавання, ахкы ўваўдзе ў гісторыю беларускага народа вдалыя заставы старонкаў, дзе нам чымаць хутка ліквідаваць ахкыні шкюніцтва і заставы супроць вшапату гадзіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Мы, калгаснікі калгасаў імя Дзержынскага, Лагойскага раёна, і «Чырвоны хлебароб», Гомельскага раёна, па прыкладу калгаснікаў Маскоўскай вобласці, зрачаемся з заклікам разарываць сацыялістычнае сапарніцтва, каб дастойна супроць гадзіны вялікага свята народаў усю свету. На клыпаты вялікага сталіна аб беларускім народе адкажам стаханавскай работай на полі, на ферме, у майстерні, МТС, у дасе.

Дзяржава многа дапамагае нам, працоўным сялянам. Яна даа грошы на пабудову машына-трактарных ставаў, якія абсудгоўваюць нашы палі. Яна ахкыра да кроўты калгасам. Яна дапамагае нам у патрэбе дачыі насенне, харчаванне, фураж, яна кляношчыца аб калгасным дадзе, аб развіцці культуры на вёсцы. Гэта — наша сацыялістычная дзяржава!

дзешы агратэхнічных мерапрыемстваў. Таварышы аграномы! Дапамажыце нам, калгаснікам, асвоіць і ўзора пакальце усё тое, чаго патрабуе ад нас агратэхніка ў ітэрвасх павышэння ўраджайнасці калгасных пацяў.

Таварышы земляробы! Польскія шпкі давалі калгасам завышаныя планы зябубы, каб дэарганізаваць севазарот. Совет Народных Камісараў Саюза ССР і ЦК ВКП(б) прышлі нам на дапамогу, усталявалі планы зябубы ў дакладнай апаветнасці з наўнай у нас зямельнай плошчы. Створана пэврдая база для ўвадзены правільных севазаротаў. Таварышы земляробы і аграномы! Дапамажыце нам, калгаснікам, выпрацаваць план правільных севазаротаў, хутчэй скончыць землярэаркаванне і параку пацяў севазаротаў. Дапамажыце нам, калгаснікам, увесці правільныя севазароты ў тэрмін, усталяваны ўрадам для калгасаў Беларусі.

Таварышы кіраўнікі машына-трактарных ставаў! Мы не здаволены вашай работай. Мы патрабуем ад вас баштрай расчыткі сваёй ролі ад польскіх шпкі, трафікскіх і бухарынскіх шкюнікаў і каронага паліяння усёй нашай работы. Узора пакальце усёе машыны парк да новага селгасна-падарага года. Выхваем новыя сотні стаханавцаў — трактарыстаў, камбайнераў. Научым калгасіцу вадаць выдатны машыны сацыялістычнага земляробства.

Таварышы работнікі зямельных органаў і Наркамзема Беларусі! Сянь мы ахкыма сказаць горкую іспыў аб вашай рабоце: не бачым мы ішчэ стаўоўчай вашай дзешынасці. Не бачым мы ваплага арганізуючага ўлыву. Вы марудна паварочываецеся. Мы патрабуем ад вас неадкладна ачкысіць рады свае ад шпкі і шкюнікаў, ачкысіць людзей нявольных новымі, праверанымі, аданымі справе Ланіна — Сталіна работнікам. Упавірайце ў свае рады вырашчых стаханавцаў, таланцітых арганізатараў працы сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Аб'явіце вакол себе актыў з аданых партыі людзей.

Дарэгі таварышы! Дваццаць год існуе сацыялістычная дзяржава рабочых і сялян. Сярод рабувалавых хваць, ахкынітых капіталістычным свет, яна стаіць, як магутная скала.

Кожны год існавання СССР выдатны. Але асабліва выдатным з'яўляецца 1937 год. У гэтым годзе завершана Сталінская Канстатывуцыя, якая забавоніла кожнаму грамадзяніну права на прапу, права на аграмацнае, права на асвету і забавоніла ў створці. Гэта — сямая дэмакратычная ў свеце канстатывуцыя. Яна забавоніла ўсеагульнае адрэчае права, роўнае права грамадзян, належаць да розных нацыйнальнасцей, роўнае права рабочых і сялян, мужчын і жанчын, прама выбары ўрада, пры тымым галасаванні. Краіна рыхтуецца да выбараў Вярохунага Советска на аснове Сталінскай Канстатывуцыі.

Таварышы калгаснікі і калгасніцы, таварышы стаханавцы сацыялістычных пацяў! Ачкына рыхтуецца да выбараў. Папшырайце сацыялістычнае сапарніцтва на дастойную супроць двадцятнай гадзіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Пачалася выдача авансаў на прапаліні. Калгасныя рахунаквалды павіны павіць падлічыць усю прадукцыю, сабраўну калгасам, усё грошы, выучыныя ад праможа зябубы, фуражаў, бульбы, ільну і т. д. Трэба выверыць запісы прапалені, арганізаваа разлічыцца з кожным калгаснікам. Правілае размеркаванне дакозаў у калгасе, барацьба з разабараннем працадзён, умаўне нашы калгасы.

Будзем мававаць калгаснаму ўдаснасці. Захваем сабраанае зябру, арганізуем гаспадарчыя адносіны да будынаў калгасаў, захваем калгаснае стаа, збараем ад амаараў калгасныя салы, свочасова падрыхтуем калгас та зым.

Таварышы жыўёлавы! Польскія шпкі прымушалі калгасы мець усё віль ферм. На фермах яны рывалізілі рошыя зарарныя хваробы. Яны ўсёж асמעвалі луді, у разе меп польскія шпкі ачкышчылі канюшынасенне. Гэтым яны падрывалі калгасы і калгаснаму жыўёлаваў. Паважнага задача ўсіх стаханавцаў—калгаснікаў як можна хутчэй ліквідаваць вынікі шкюніцтва ў справе жыўёлаваў. Светы абавязак кожнага з нас — змагацца за рыкананне дзяржаўнага плана жыўёлаваў. Будзем амааца тапта за стаханавскай нормы ўдо, ачкыну жывёлы і захаваць малалыка. Арганізуем большычому барацьбу за карынава базу, за канюшынасенне, за паліянне лудоў і вышасу. Перакынаем план славасаванія кармоў, арганізуем пёду зымку жыўёла. Удасць забавоніць кармамі калгасныя стады і кароў калгаснікаў.

Уво зараз трэба пачынаць барацьбу за новы ўраджай. Трэба ўлічыць урокі неспавых работ і ўборкі, на-жал, да сораму нашата, арганізаваных вельмі рэчна. Такой работы ў будучым мы не можам дапусціць. Усё пломпу пад яравыя пэсвы будучага года ўзарам па зябвіва і захававаннем тэрмінаў, усталяваных урадам і ўсіх агратэхнічных праваў.

Таварышы аграномы! Польскія шпкі арывалі ў нашых калгасах усё агратэхнічныя мерапрыемствы партыі і ўрада, каб ачкышчы ўраджай. Мы ачкысім свае калгасы ад шпкі і шкюнікаў. Мы змааем усё пераможым на шляху да зья-

Пачалася выдача авансаў на прапаліні. Калгасныя рахунаквалды павіны павіць падлічыць усю прадукцыю, сабраўну калгасам, усё грошы, выучыныя ад праможа зябубы, фуражаў, бульбы, ільну і т. д. Трэба выверыць запісы прапалені, арганізаваа разлічыцца з кожным калгаснікам. Правілае размеркаванне дакозаў у калгасе, барацьба з разабараннем працадзён, умаўне нашы калгасы.

Будзем мававаць калгаснаму ўдаснасці. Захваем сабраанае зябру, арганізуем гаспадарчыя адносіны да будынаў калгасаў, захваем калгаснае стаа, збараем ад амаараў калгасныя салы, свочасова падрыхтуем калгас та зым.

Таварышы жыўёлавы! Польскія шпкі прымушалі калгасы мець усё віль ферм. На фермах яны рывалізілі рошыя зарарныя хваробы. Яны ўсёж асמעвалі луді, у разе меп польскія шпкі ачкышчылі канюшынасенне. Гэтым яны падрывалі калгасы і калгаснаму жыўёлаваў. Паважнага задача ўсіх стаханавцаў—калгаснікаў як можна хутчэй ліквідаваць вынікі шкюніцтва ў справе жыўёлаваў. Светы абавязак кожнага з нас — змагацца за рыкананне дзяржаўнага плана жыўёлаваў. Будзем амааца тапта за стаханавскай нормы ўдо, ачкыну жывёлы і захаваць малалыка. Арганізуем большычому барацьбу за карынава базу, за канюшынасенне, за паліянне лудоў і вышасу. Перакынаем план славасаванія кармоў, арганізуем пёду зымку жыўёла. Удасць забавоніць кармамі калгасныя стады і кароў калгаснікаў.

Уво зараз трэба пачынаць барацьбу за новы ўраджай. Трэба ўлічыць урокі неспавых работ і ўборкі, на-жал, да сораму нашата, арганізаваных вельмі рэчна. Такой работы ў будучым мы не можам дапусціць. Усё пломпу пад яравыя пэсвы будучага года ўзарам па зябвіва і захававаннем тэрмінаў, усталяваных урадам і ўсіх агратэхнічных праваў.

Таварышы аграномы! Польскія шпкі арывалі ў нашых калгасах усё агратэхнічныя мерапрыемствы партыі і ўрада, каб ачкышчы ўраджай. Мы ачкысім свае калгасы ад шпкі і шкюнікаў. Мы змааем усё пераможым на шляху да зья-

«Недарэчасна, паўтарасяма за дна ў дзень, не перастае ад гэтага быць неадраччасна... Аспрэчае трэба называць агрэсію, яким-бы лозунгам яна ні ўпрыгожвалася... Які-бы ні быў саве антыкоммунізм... — не могуць атрымаць міжнароднага адрэчання прыкываемай ім агрэсіі, уаборанае ўмяшанне, урыванне ў чужыя дзяржавы і парушэнне міжнародных дагавораў».

Праблема аб шляхах барацьбы з агрэсіі цесным чынам звязаны са стаячым перад пленумам Лігі пытаннем аб раформе Лігі. Гэта-ж раформа ставіць сваёй задачай павышэнне дзешынасці Лігі напай у барацьбе супроць фашысцкіх агрэсараў. Выкшышы прасей прыхільнікаў прапаваную агрэсараў у Лігу напай, тав. Літвінаў канстатаваў, што калі ўмацненне Лігі не ажэвае жадааным усіх яе членаў, то бескарна і намотагоцца зямліца зараз пытаннем аб яе раформе, «ёб у сучасным яе выглядзе Ліга астаецца нямалаважным элементом патанічала міру».

Советскі Саюз уступіў у Лігу напай, дзешы, што яна, як сфармулаваў у сваёй час наму прымыноўна апаку Лігі таварыш Сталін, «амажа ахкычана нейкім бугарком на шляху да таго, каб хадя-б невялікі затрудніць справу вайны і падрываць у некаторай ступені справу міру...» Ліга напай можа выкапаць тэту задачу, можа захаваць і свой аўтарытэт, і сваё існаванне, калі яна не будзе ахкычана ад выканання сваіх прамаых заада і абавязчастваў, не будзе расісавіца ў сваёй бядэмажчасці, не пойдзе на ўступкі агрэсарам.

Ліга напай паліаўнаса ўжо сваім аўтарытэтам за пасіўнасць у час манчжурскага канфлікту, за недастатковую актыўнасць у час захопу Італіяй Абісіні. Ліга напай не прыняла ніякіх мер даможы Іспаніі, абараняць акую абавязваў Лігу яе пакт. За ўсе гэтыя калгасналіны неахкыны Лігі напай расчлавілася сваёй рывёбю чынаў народаў.

Каб выратаваць дзешы і сотні тысяч чалавечкіх жыццяў, гінуцьх зараз ад куля, снарадаў і авіябомб у Іспаніі і ў Кітаі, каб спыніць фашысцкіх агрэсараў, беш верны срозак: калектыўны адоп фашысцкім разбойнікам з боку ўсіх зацікаўленых у міру дзяржаў, калектыўнага абарона непаздэльнага свету.

Толькі на гэтым шляху Ліга напай зможа выратаваць сваё аўтарытэты у ваках народаў, усваемаючых усю слабаць агрэсараў і патрабуючых рашучага ахкы абваўнаці. Толькі гэтым шляхам можа на спыніць і пагасіць пажар сувеснай вайны, распаленай зараз Германіяй, Італіяй і Японіяй. На гэты шлях заклікаў народы і ўрады першы дэлегат СССР у Женева тав. Літвінаў, выказаючы волю імятлівых членаў Советскага Саюза і іх гатоўнасць абараняць справу міру.

„Правда“.

«Недарэчасна, паўтарасяма за дна ў дзень, не перастае ад гэтага быць неадраччасна... Аспрэчае трэба называць агрэсію, яким-бы лозунгам яна ні ўпрыгожвалася... Які-бы ні быў саве антыкоммунізм... — не могуць атрымаць міжнароднага адрэчання прыкываемай ім агрэсіі, уаборанае ўмяшанне, урыванне ў чужыя дзяржавы і парушэнне міжнародных дагавораў».

Праблема аб шляхах барацьбы з агрэсіі цесным чынам звязаны са стаячым перад пленумам Лігі пытаннем аб раформе Лігі. Гэта-ж раформа ставіць сваёй задачай павышэнне дзешынасці Лігі напай у барацьбе супроць фашысцкіх агрэсараў. Выкшышы прасей прыхільнікаў прапаваную агрэсараў у Лігу напай, тав. Літвінаў канстатаваў, што калі ўмацненне Лігі не ажэвае жадааным усіх яе членаў, то бескарна і намотагоцца зямліца зараз пытаннем аб яе раформе, «ёб у сучасным яе выглядзе Ліга астаецца нямалаважным элементом патанічала міру».

Советскі Саюз уступіў у Лігу напай, дзешы, што яна, як сфармулаваў у сваёй час наму прымыноўна апаку Лігі таварыш Сталін, «амажа ахкычана нейкім бугарком на шляху да таго, каб хадя-б невялікі затрудніць справу вайны і падрываць у некаторай ступені справу міру...» Ліга напай можа выкапаць тэту задачу, можа захаваць і свой аўтарытэт, і сваё існаванне, калі яна не будзе ахкычана ад выканання сваіх прамаых заада і абавязчастваў, не будзе расісавіца ў сваёй бядэмажчасці, не пойдзе на ўступкі агрэсарам.

Ліга напай паліаўнаса ўжо сваім аўтарытэтам за пасіўнасць у час манчжурскага канфлікту, за недастатковую актыўнасць у час захопу Італіяй Абісіні. Ліга напай не прыняла ніякіх мер даможы Іспаніі, абараняць акую абавязваў Лігу яе пакт. За ўсе гэтыя калгасналіны неахкыны Лігі напай расчлавілася сваёй рывёбю чынаў народаў.

Каб выратаваць дзешы і сотні тысяч чалавечкіх жыццяў, гінуцьх зараз ад куля, снарадаў і авіябомб у Іспаніі і ў Кітаі, каб спыніць фашысцкіх агрэсараў, беш верны срозак: калектыўны адоп фашысцкім разбойнікам з боку ўсіх зацікаўленых у міру дзяржаў, калектыўнага абарона непаздэльнага свету.

Толькі на гэтым шляху Ліга напай зможа выратаваць сваё аўтарытэты у ваках народаў, усваемаючых усю слабаць агрэсараў і патрабуючых рашучага ахкы абваўнаці. Толькі гэтым шляхам можа на спыніць і пагасіць пажар сувеснай вайны, распаленай зараз Германіяй, Італіяй і Японіяй. На гэты шлях заклікаў народы і ўрады першы дэлегат СССР у Женева тав. Літвінаў, выказаючы волю імятлівых членаў Советскага Саюза і іх гатоўнасць абараняць справу міру.

„Правда“.

дзешы агратэхнічных мерапрыемстваў. Таварышы аграномы! Дапамажыце нам, калгаснікам, асвоіць і ўзора пакальце усё тое, чаго патрабуе ад нас агратэхніка ў ітэрвасх павышэння ўраджайнасці калгасных пацяў.

Таварышы земляробы! Польскія шпкі давалі калгасам завышаныя планы зябубы, каб дэарганізаваць севазарот. Совет Народных Камісараў Саюза ССР і ЦК ВКП(б) прышлі нам на дапамогу, усталявалі планы зябубы ў дакладнай апаветнасці з наўнай у нас зямельнай плошчы. Створана пэврдая база для ўвадзены правільных севазаротаў. Таварышы земляробы і аграномы! Дапамажыце нам, калгаснікам, выпрацаваць план правільных севазаротаў, хутчэй скончыць землярэаркаванне і параку пацяў севазаротаў. Дапамажыце нам, калгаснікам, увесці правільныя севазароты ў тэрмін, усталяваны ўрадам для калгасаў Беларусі.

Таварышы кіраўнікі машына-трактарных ставаў! Мы не здаволены вашай работай. Мы патрабуем ад вас баштрай расчыткі сваёй ролі ад польскіх шпкі, трафікскіх і бухарынскіх шкюнікаў і каронага паліяння усёй нашай работы. Узора пакальце усёе машыны парк да новага селгасна-падарага года. Выхваем новыя сотні стаханавцаў — трактарыстаў, камбайнераў. Научым калгасіцу вадаць выдатны машыны сацыялістычнага земляробства.

Таварышы работнікі зямельных органаў і Наркамзема Беларусі! Сянь мы ахкыма сказаць горкую іспыў аб вашай рабоце: не бачым мы ішчэ стаўоўчай вашай дзешынасці. Не бачым мы ваплага арганізуючага ўлыву. Вы марудна паварочываецеся. Мы патрабуем ад вас неадкладна ачкысіць рады свае ад шпкі і шкюнікаў, ачкысіць людзей нявольных новымі, праверанымі, аданымі справе Ланіна — Сталіна работнікам. Упавірайце ў свае рады вырашчых стаханавцаў, таланцітых арганізатараў працы сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Аб'явіце вакол себе актыў з аданых партыі людзей.

Дарэгі таварышы! Дваццаць год існуе сацыялістычная дзяржава рабочых і сялян. Сярод рабувалавых хваць, ахкынітых капіталістычным свет, яна стаіць, як магутная скала.

Кожны год існавання СССР выдатны. Але асабліва выдатным з'яўляецца 1937 год. У гэтым годзе завершана Сталінская Канстатывуцыя, якая забавоніла кожнаму грамадзяніну права на прапу, права на аграмацнае, права на асвету і забавоніла ў створці. Гэта — сямая дэмакратычная ў свеце канстатывуцыя. Яна забавоніла ўсеагульнае адрэчае права, роўнае права грамадзян, належаць да розных нацыйнальнасцей, роўнае права рабочых і сялян, мужчын і жанчын, прама выбары ўрада, пры тымым галасаванні. Краіна рыхтуецца да выбараў Вярохунага Советска на аснове Сталінскай Канстатывуцыі.

Таварышы калгаснікі і калгасніцы, таварышы стаханавцы сацыялістычных пацяў! Ачкына рыхтуецца да выбараў. Папшырайце сацыялістычнае сапарніцтва на дастойную супроць двадцятнай гадзіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Пачалася выдача авансаў на прапаліні. Калгасныя рахунаквалды павіны павіць падлічыць усю прадукцыю, сабраўну калгасам, усё грошы, выучыныя ад праможа зябубы, фуражаў, бульбы, ільну і т. д. Трэба выверыць запісы прапалені, арганізаваа разлічыцца з кожным калгаснікам. Правілае размеркаванне дакозаў у калгасе, барацьба з разабараннем працадзён, умаўне нашы калгасы.

Будзем мававаць калгаснаму ўдаснасці. Захваем сабраанае зябру, арганізуем гаспадарчыя адносіны да будынаў калгасаў, захваем калгаснае стаа, збараем ад амаараў калгасныя салы, свочасова падрыхтуем калгас та зым.

Таварышы жыўёлавы! Польскія шпкі прымушал

ШКОДНІЦТВА ў НАСЕННАЙ СПРАВЕ

Рашэнне чэрвеньскага Пленума ЦК ВКП(б) аб мерах па паліпашэнню насення зернавых культур з'яўляецца праграмай дзейнасці па ліквідацыі шкодніцтва ў насеннай справе і паліпашэнню ўраджайнасці. Але рад фактаў гаворыць, што гэта рашэнне ядна ігнаравана ў сістэме Заготзерна, Дзяржсортфонда і многімі зямельнымі арганізацыямі.

Так, у Магілёўскім раёне з-за злачынных адносін кіраўніка канторай Заготзерна Радкевіча, тэхніраўкі Дамброўскага і загадчыка гатунковага пасеву Фронкеля змяшчалі гатунковае насенне зернавых культур, заражанае клішчом, з незаражаным, не гадзеным на тое, што ёсць зямлі пустага склада. У выніку—442 тоны насення пры правярцы аказаліся заражаныя клішчом.

Тут разам есыпаюць у адны засекі зяро, заражанае пыльнай галаўнёй, з зяром незаражаным. Так, на склад была прынята гатунковае пшаніца «любоўшчыне 062» у колькасці 2 тон, заражанае пыльнай галаўнёй на 10 проц., якую змяшчалі з незаражанаю пшаніцай гэтага-ж гатунку ў колькасці 32 тон.

Праз пшчыліны спявак у засеках на гатунковае складах змяшана 18 тон гатунковага ячменю «залаты» з ячменем «яліска». Такім-жа чынам змяшана 15 пентераў пшаніцы «маскоўскай 02411» з аўсом «маскоўскай А-315». Гатунковае жыта «яліска» ў колькасці 12,5 тон змяшчалі на падлогу склада побач з пшаніцай маскоўскай, без усякай агарожы і засекаў.

Мае месца прыбы на склад негатуноковага зяра замест гатунковага. Так, агроном-апрабацар Магілёўскай МТС Мажукта склаўшы звестка хлаўцыя акт апрабавкі аўса ў калгасе «Большавік», Пляжыцкага сельсавета. У акце апрабавкі ўказана, што калгас мае пасев аўса «залаты дождж» у той час, як калгасам зямлі не правозіць пасев гатунковага аўса «залаты дождж». Загадчык складам, не правярочы прымаемага зяра, прыняў 2,8 тоны аўса за гатунковае і выпаліў гатунковую набытку.

Магілёўскі райвыканком (старшыня т. Ванчук) і райземадзел зусім ухіліліся ад кантролю над прыёмкай і хаваннем гатунковага зяра. Старшы агроном райземадзела т. Валанаў за ўвесь час быў адна раз на гатунковых складах; ён працягнуў пошуку блудзельнасці.

За ўказанымі злачыннымі тэхніраўкі Магілёўскай канторы Заготзерна т. Дамброўскі, загадчык складам т. Фронкеля зняты з работы і прынятыя меры па судовай адказнасці агроном т. Мажукта за складанне хлаўцыя апрабавачнага акта. На дырэктара канторы т. Радкевіча накіравана партыйнае спіганне.

Аналагічныя факты маюць месца і ў раёне іншых раёнаў. Так, кіраўнік Вабруйскай канторы Дзяржсортфонда т. Гарох

дапусціў змяшанне гатунковага зяра, не заражанага клішчом, з заражаным, у выніку — усе зяро, што ёсць на складзе ў колькасці 85 тон, заражана клішчом 2-й ступені.

У Аршанскім раёне загадчык Асіноўскім пунктам Заготзерна т. Кузьмінкоў дапусціў грубае парушэнне правіл прыёмкі і хавання гатунковага насення. Усе зяро заражана клішчом. Засекі маюць пшчыліны, праз якія змянен ячмень «яліска» з жыта «яліска». На склад прымаецца незданіцыйнае зяро і есыпаецца разам з канцынцыйным. Так, ад калгаса «Прамень Кастрычніка», Дубровенскага горсавета, прынята 1460 кілограмаў жыта неканцынцыйнага з засмечанасцю 7 проц. Загадчык пунктам Кузьмінкоў прыняў гэтае жыта за канцынцыйнае і ўказаў у канцынцыйнае прымятку замест 7 проц. — 4 проц. Ад калгаса імя Фрунзе, Слаўгараўскага сельсавета, была прынята гатунковае пшаніца «маскоўскай 02453» у колькасці 543 кілограмы і есыпана як радавая на той прычыне, што гэта пшаніца мела вільгасці 18 проц. Замест таго, каб прапанаваць калгасу палусціць пшаніцу і давесці вільгасць да 17 проц., і прыняў яе як гатунковую, лабарантша Пятрашэвіч у гатунковым пасевычымі вырасціла «гатунковае маскоўскае», і ўказаная пшаніца была прынята як радавая.

У раёне калгасаў Слаўка акруці выліслены факты змяшання гатунковага насення зернавых культур з іншымі гатункамі. У калгасе «Чырвоны гвардзец», Чырвонаслаўскага раёна, змяшана аўса гатунку «маскоўскі А-315» 10 пентераў з аўсом гатунку «залаты дождж» — 8 пентераў. Гату сумесь калгасу прабаваў заць за гатунковае насенне.

Старшыня калгаса «Перамога», Бялыцкага раёна, Кобрын шляхам ашукацтва прабаваў зліць на склад Дзяржсортфонда (станцыя Пімбівічы) 36 пентераў неканцынцыйнага прычымале пшаніцы «маскоўскай 02453», насыпаўшы ў яе верхні пласт канцынцыйнага гатунковага пшаніцы. Такім чынам, у яго была прынята па надбайнасці прычымчыкаў Холада і Лазубскага неканцынцыйна пшаніца ў колькасці 26 пентераў і высыпана ў склад у чыстагатунковую пшаніцу «маскоўскай 02453».

Аб чым сведчаць гэтыя факты, якія не аб шкодніцтве насеннага матэрыялу? Яны паказваюць, што сістэма Заготзерна, Дзяржсортфонда і зямельныя арганізацыі яшчэ заражаны шкодніцтвам.

Такія факты не могуць не выклікаць сур'ёзнай трывогі за збег насеннага матэрыялу. Кіраўнікі Наркмазема БССР, канторы Дзяржсортфонда і Велгаотзерна павінны неспіўна зважыцца за тэту важнейшую справу і прыняць рашучыя меры для забеспячэння поўнага выканання рашэнняў партыі і ўрада.

А. ЧАРНЫШОЎ.



МАНЕВРЫ БВА. НА ЗДЫМКУ: старшы лейтэнант тав. Падшнік дае заданне сясцістам-матэрыялістам.

3 РАДАСЦЮ ІДУ ў ЧЫРВОНУЮ АРМІЮ

З нецярплівасцю я чакаў дня прысягі ў рады Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Нарэшце даўгачаканы дзень настай. З хваляваннем я аказаўся на пытанні членаў прызыўной камісіі, чакаючы, якое будзе іх рашэнне. І вось старшыня камісіі абвясціў, што я залічаны ў афіцыйны. Радасці май не было межэй. Я не ведаў, што адкажаць камісару і толькі мог вымавіць: дзякуй.

У гэты дзень я ацухаў сябе як ніколі прасцімай у сваім жыцці. Я быў горды, што мне радзіма даверыла служыць на карысць працоўнага народа ў рыхах нашых слаўных лётчыкаў. Я абяцаў, што аддам усе свае сілы, усе сваю энергію для таго, каб аказаць майстэрствам складанай дзейнай справы і быць бясстрашным лётчыкам.

Я ведаю, што фашысты выхтуюць новую сусветную вайну і ў першую чаргу супроць Савецкага Саюза. Ніякія ведоўны бандыты, што ім ніколі не ўдасца пераступіць граніцы нашай вытанчай радзімы. Сотні тысяч такіх як я грузымі стануць на абарону вайкага Кастрычніка. Наша Чырвоная Армія самад магучая армія ў свеце, якая не ведала і не будзе ведаць паражэнняў, бо на чале яе стаіць любімы ўсім прапоўнымі маршал Савецкага Саюза тав. Варашылаў, бо аб нашай арміі штодзённа вясціліся правалы працоўных усёго свету таварыш Сталін.

ШЛЯХТАЎ ІВАН АНТОНАЎ,
інспектар суржанага раёна.

ВЫЛУЧЭННЕ СТАХАНАУЦАЎ

За апошні час на скурбатыроўных прадпрыемствах рэспублікі рад перадаваемых «вытворчосці»-стаханаўцы вылучылі на кіруючую работу або пасланы на вучобу. Стаханаўцы клевернага тэла мяскага скурзавода «Большавік» т. Розін назначаны зямельным майстрам гэтага паха. Стаханаўка-зольнішчыца магілёўскага скурзавода імя Сталіна т. Дадарова вылучана майстрам паха мякчоны. Работніца мяскай аўтоўвай фабрыкі імя Кагановіча т. Заніон працавала на абарону кабулукі, цыпер іна майстар аддзялення ў зборнім паху.

Стаханаўцы-гладзішчык скурзавода «Большавік» т. Хвасціўскі прыняты ў маскоўскую прамкаамі імя Молатава. Ініцыятар стыханаўскага руху па магілёўскай прораўвай фабрыцы т. Кап вучыцца ў магілёўскім філіяле інстытута вышэйшай кваліфікацыі гаспадарнікаў і вылучацца начальнікам закрываюга паха.

НАСЕННА-АЧЫШЧАЛЬНАЯ УСТАНОЎКА

ГОМЕЛЬ (ВЕЛТА). Выпускаямы да гэтага часу сельскагаспадарчыя машыны на ачышчэнне насення — сартроўкі «Кускут», «Трумф» і інш.—не даюць насення пасевнай квалітэты. Астаецца многа нустазалла.

Зараз Гомельшмаш распрацаваў схему і заканчвае распрацоўку рабочых чарджоў насенна-ачышчальнай устаноўкі з трох машын. Яна павінна забеспячыць поўную ачыстку насення пры мінімуме адыходаў. Машыны лёгка пераабудовацца і могуць быць устаноўлены ў любым месцы. Выпрабаванне першых узорак машын даюць добрыя вынікі.

Завод прысутыў да асвецення машынатрапальнай машыны. У чапвертым квартале завод выпусціць 50 такіх машын.

КАЛГАСНІКІ—ЧЫТАЧЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ БІБЛІЯТЭКІ ІМЯ ЛЕНІНА

50 тысяч кніг і больш 2 тысяч аб'ектаў мае аддзел хатняга абстаўлення Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна. Серод гэтых чытачоў — многа калгаснікаў, якім кнігі высылаліся поштай. І аб'яваўшчыя кніжкі ў гэтыя дні дакумент, які сведчыць аб выключным культурным росце калгасных мас.

Калгаснік сельскагаспадарчых «Звязды» тав. Шпак Пётр (Драбінскі раён) за апошні час прычытаў творы Некрасава, Алексія Талстога, тры тамы твораў Пушкіна, Сінарка калгаса «Рассвет», Жлобінскага раёна, тав. Бобрыкыча Зіпа чытаў творы Раман Ралава, М. Горькага, Шалахава, Остроўскага і інш.

Калгаснікі вышываюць і чытаюць спецыяльную сельскагаспадарчую, навукова-тэхнічную літаратуру. Брыгадзір калгаса «Чырвоны бісер», Быхаўскага раёна, Тузава Арына сістэматычна чытае літаратуру па ільняводства. Загадчык калгаснай хаты-лабараторыі Асіноўскага раёна Вернікоўскі Антон прычытаў каля 30 кніг па сельскай гаспадарцы і розных галін навукі і тэхнікі.

Іна, тав. Бобрыкыча Зіпа чытаў творы Раман Ралава, М. Горькага, Шалахава, Остроўскага і інш.

Калгаснікі вышываюць і чытаюць спецыяльную сельскагаспадарчую, навукова-тэхнічную літаратуру. Брыгадзір калгаса «Чырвоны бісер», Быхаўскага раёна, Тузава Арына сістэматычна чытае літаратуру па ільняводства. Загадчык калгаснай хаты-лабараторыі Асіноўскага раёна Вернікоўскі Антон прычытаў каля 30 кніг па сельскай гаспадарцы і розных галін навукі і тэхнікі.

ЗЛАЧЫННАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ВЕРАБ'ЁВА

Паводле пастановы ўрада кантроль і кіраванне паліўнічых гаспадаркаў з восні 1935 года перададзены Наркмаземам і ўведзены Дзяржаўна-інтэнсіўныя пашы Наркмаземе БССР.

Да гэтага часу паліўнічых інспекцыя Наркмазема БССР узначальвае старшы інспектар Вераб'ёў. Ён сын былога афіцэра, які ўвойчы пераходзіў у часе грамадзянскай вайны на бок беларускага Цесць Вераб'ёў выкрат органы НКВД як вораг народа — шпіён, аб чым Вераб'ёў увес час скрываў.

Каб скрыць сваё сацыяльнае пажоўганне, ён змяніў сваё прозвішча Вераб'ёў на Вераб'ёў. Дзяўка гэтага Вераб'ёва (варас выкраты, які класова-варожы элемент і зключаны ў рату КІ(б)В) дейсім чынам прабуаў і пашагароўнію станцыю Наркмазема БССР і прапавіў у адрасі загадчыка аддзела тэхналогіі, хопя па спецыяльнасці ён агроном-эканаміст.

Пад прозвішчам Вераб'ёў гэты Вераб'ёў з дапамогай выкраты ворага народа ў Наркмаземе пераляцеў у апарат Дзяржаўна-інтэнсіўныя пры Наркмаземе БССР. Прабуаўшыся ў апарат Наркмазема БССР, гэты Вераб'ёў вядзе сваю контррэвалюцыйна-шкодніцкую работу па развад паліўнічых гаспадаркі.

Ніякіх мер па паліпашэнню паліўнічых гаспадаркі і захавання паліўнічых фауны ён не прымаў. Нааўварот, у мэтах угодніцтва і пахаліцтва ён увес час некажана, па-шкодніцку вылаваў дазволы змыкраныя ворагам народа на абстаў забароненых і раліх віду фауны — дзікіх коз, кабаў і т. д. і тым самым не толькі знішчаў гэтыя каўтоўшчыны віды паліўнічых фауны, але і выпаліў аслабленне паліўнічых.

Адшчынаўшы ўрадам срэды ў суме 85.000 рублёў на правядзенне мерапрыемстваў па паліпашэнню паліўнічых гаспадаркі не выкарыстаны. Завержаны план мерапрыемстваў і ім сарваны. Штомік кружнага сабакаводства не арганізаван, не гледзячы на тое, што для арганізацыі пітоніка было адшчынаў 19.000 рублёў. Не праведзена ніякай работы па аўдэленню паліўнічых фауны і барабны з бракадзствам. Бракадзёры беспасарана адшчынаў каўтоўны віды паліўнічых фауны, якая з'яўляецца найб сацыялістычнай уласнасцю.

Вараб'ёў з драпежнікамі-ваўкамі не правозілаў, у выніку чаго ваўкамі ў Петрыкаўскім, Лельчыцкім, Жыткаўскім раёнах нанесены вялікія страты сельскай гаспадарцы.

Не дашы правіў сябе Вераб'ёў і на грамадскай рабоце. Будучы старшынёй паліўнічых секцыі Наркмазема БССР, адна адыла каля 80 паліўнічых, ён разваліў усю работу секцыі.

Неадаравоныя сігналы паліўнічых аб «дзейнасці» Вераб'ёва як праз наступна-газету, так і на сходах ніякіх вынікаў не далі. Патрабаванне паліўнічых мас аб зняці гэтага шкодніка з работы дагучу не выканала.

Неабходна беззакладна пачаць рашучы крокі да ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў паліўнічых гаспадарках. Шкодніц павінны быць выгнаны.

СОКАЛАЎ Т., БАРЫСЕНКА П., ПРАЖОГА Е.

Паводле пастановы ўрада кантроль і кіраванне паліўнічых гаспадаркаў з восні 1935 года перададзены Наркмаземам і ўведзены Дзяржаўна-інтэнсіўныя пашы Наркмаземе БССР.

Да гэтага часу паліўнічых інспекцыя Наркмазема БССР узначальвае старшы інспектар Вераб'ёў. Ён сын былога афіцэра, які ўвойчы пераходзіў у часе грамадзянскай вайны на бок беларускага Цесць Вераб'ёў выкрат органы НКВД як вораг народа — шпіён, аб чым Вераб'ёў увес час скрываў.

Каб скрыць сваё сацыяльнае пажоўганне, ён змяніў сваё прозвішча Вераб'ёў на Вераб'ёў. Дзяўка гэтага Вераб'ёва (варас выкраты, які класова-варожы элемент і зключаны ў рату КІ(б)В) дейсім чынам прабуаў і пашагароўнію станцыю Наркмазема БССР і прапавіў у адрасі загадчыка аддзела тэхналогіі, хопя па спецыяльнасці ён агроном-эканаміст.

Пад прозвішчам Вераб'ёў гэты Вераб'ёў з дапамогай выкраты ворага народа ў Наркмаземе пераляцеў у апарат Дзяржаўна-інтэнсіўныя пры Наркмаземе БССР. Прабуаўшыся ў апарат Наркмазема БССР, гэты Вераб'ёў вядзе сваю контррэвалюцыйна-шкодніцкую работу па развад паліўнічых гаспадаркі.

Ніякіх мер па паліпашэнню паліўнічых гаспадаркі і захавання паліўнічых фауны ён не прымаў. Нааўварот, у мэтах угодніцтва і пахаліцтва ён увес час некажана, па-шкодніцку вылаваў дазволы змыкраныя ворагам народа на абстаў забароненых і раліх віду фауны — дзікіх коз, кабаў і т. д. і тым самым не толькі знішчаў гэтыя каўтоўшчыны віды паліўнічых фауны, але і выпаліў аслабленне паліўнічых.

Адшчынаўшы ўрадам срэды ў суме 85.000 рублёў на правядзенне мерапрыемстваў па паліпашэнню паліўнічых гаспадаркі не выкарыстаны. Завержаны план мерапрыемстваў і ім сарваны. Штомік кружнага сабакаводства не арганізаван, не гледзячы на тое, што для арганізацыі пітоніка было адшчынаў 19.000 рублёў. Не праведзена ніякай работы па аўдэленню паліўнічых фауны і барабны з бракадзствам. Бракадзёры беспасарана адшчынаў каўтоўны віды паліўнічых фауны, якая з'яўляецца найб сацыялістычнай уласнасцю.

Вараб'ёў з драпежнікамі-ваўкамі не правозілаў, у выніку чаго ваўкамі ў Петрыкаўскім, Лельчыцкім, Жыткаўскім раёнах нанесены вялікія страты сельскай гаспадарцы.

Не дашы правіў сябе Вераб'ёў і на грамадскай рабоце. Будучы старшынёй паліўнічых секцыі Наркмазема БССР, адна адыла каля 80 паліўнічых, ён разваліў усю работу секцыі.

Неадаравоныя сігналы паліўнічых аб «дзейнасці» Вераб'ёва як праз наступна-газету, так і на сходах ніякіх вынікаў не далі. Патрабаванне паліўнічых мас аб зняці гэтага шкодніка з работы дагучу не выканала.

Неабходна беззакладна пачаць рашучы крокі да ліквідацыі вынікаў шкодніцтва ў паліўнічых гаспадарках. Шкодніц павінны быць выгнаны.

СОКАЛАЎ Т., БАРЫСЕНКА П., ПРАЖОГА Е.

ПСУОЦЬ ЛЁН

Абмалот і распеіа ільну ў Полапай акрузе ідзе яўна незаравалыя. Павасобныя раёны, як Дрысьскі і Ветрыскі, перабране коначы ўжо даўно, але і да гэтага часу не зачынілі абмалоту і распеіа. У Расонскім і Асвейскім раёнах лён яшчэ не увес выпраблен. Між тым, асвейскі райземадзел яшчэ на 10 верасня даў у акраа звадку, што перабране скожана. У калгасе «Новае жыццё», Красоўскага сельсавета, на полі стаіць ільняпрабалега і пераспелага 7 гектараў ільну. Больш за ўсё азілваецца перабленне ў брыгадзе Пузанскага. Ранні пасев ільну ў яго брыгадзе даўно асыпаўся, адна перабленне не арганізавана.

Не зачынена перабленне і ў калгасе імя Дзержынскага. Да ільну тут адшчынаў аўна шкодніка. У трэці брыгадзе звязаны з полі лён каля месца лясчыні ў хляўку неамаючым. Раёнскі распеіа лён даўно выжэлаў і гніе, адна падняць яго не збіраюцца.

Поўную бясплатнасць працягуе да ільну загадчык расонскага райземадзела Нікалавіч. Гора-кіраўнікі асобных калгасаў, карыстаючыся бясплатнасцю свайго райземадзела, губяць лён на сямішчух, дарогае сямя псуоць неамаючым у галаўнох.

У калгасе імя Максіма Горькага па сёння не зачынена перабленне ільну, а што і выпраблена — чарне на полі ў сьпалках, не абмалочваецца і не распеіаецца. У калгасе імя Вубішова, Змітроўскага сельсавета, поўмесца абмалозаны лён не ачышчаны ад мяккі, асама валаўца ў така і пусена. Такія адносіны да залатога фонду калгасаў гавораць аб тым, што шкодніцтва ў калгасах яшчэ не ліквітавана, масы калгаснікаў не арганізаваны па кучышчюу апрацоўку ільняпрадукцыі.

Аналагічныя становішчы і ў Полапайскім раёне. У калгасе «Майская роніца», Купішчэўскага сельсавета, лён пераблі каля месца таму назал. Частву яго знеаі ў така, а частка і па сьбіна валаўца на ільва пад заложам і гніе.

З рук воу дрона арганізаван абмалот. Каагасныя па работу выходзяць у 10—11 гадзін раніцы і, зробішы мала, разва размызавіа па хатах. Дняў і калгасе прысутылі да распеіа. Лён распеіаецца па тоўстым слою на сямішчухах і валаўца атайва. За ільном нішто не талдае. Азачыны па ільну вылучаў Ласеўскі, які не толькі не выпрабле грубейшых памылак, а нават мае шкодныя ўстаноўкі.

Наамаа азілваюць пернапачатковую апрацоўку ільну ў калгасе «Усходні Леніна», Салоніцкага сельсавета. Паводна ільну тут яшчэ не абмалочана. Старшыня калгаса Шлобскі азілвае абмалот ільну. Ён даў устаноўку малашчы уручную, а між тым у калгасах «Залеты Леніна» і «Другая пшнігоўка» стаіць ба нарузкі ільнямалятары.

Шкодніцкія адносіны за ільну і ільнясемя праходзяць па-за ўваган кіраўнікоў апрамадзела і яго загадчыка т. Мажайскага.

Расправаўшыся варожыя элементы карыстаюцца бясплатнасцю і штоўным самауспаваеннем кіруючых арганізацый, зьрываюць пернапачатковую апрацоўку і зваду ільну дяржаве.

У Полапай акрузе не змагопапа са шкодніцтвам у апрацоўкі ільну.

Ал. ЖЫХАРАЎ.

Абмалот і распеіа ільну ў Полапай акрузе ідзе яўна незаравалыя. Павасобныя раёны, як Дрысьскі і Ветрыскі, перабране коначы ўжо даўно, але і да гэтага часу не зачынілі абмалоту і распеіа. У Расонскім і Асвейскім раёнах лён яшчэ не увес выпраблен. Між тым, асвейскі райземадзел яшчэ на 10 верасня даў у акраа звадку, што перабране скожана. У калгасе «Новае жыццё», Красоўскага сельсавета, на полі стаіць ільняпрабалега і пераспелага 7 гектараў ільну. Больш за ўсё азілваецца перабленне ў брыгадзе Пузанскага. Ранні пасев ільну ў яго брыгадзе даўно асыпаўся, адна перабленне не арганізавана.

Не зачынена перабленне і ў калгасе імя Дзержынскага. Да ільну тут адшчынаў аўна шкодніка. У трэці брыгадзе звязаны з полі лён каля месца лясчыні ў хляўку неамаючым. Раёнскі распеіа лён даўно выжэлаў і гніе, адна падняць яго не збіраюцца.

Поўную бясплатнасць працягуе да ільну загадчык расонскага райземадзела Нікалавіч. Гора-кіраўнікі асобных калгасаў, карыстаючыся бясплатнасцю свайго райземадзела, губяць лён на сямішчух, дарогае сямя псуоць неамаючым у галаўнох.

У калгасе імя Максіма Горькага па сёння не зачынена перабленне ільну, а што і выпраблена — чарне на полі ў сьпалках, не абмалочваецца і не распеіаецца. У калгасе імя Вубішова, Змітроўскага сельсавета, поўмесца абмалозаны лён не ачышчаны ад мяккі, асама валаўца ў така і пусена. Такія адносіны да залатога фонду калгасаў гавораць аб тым, што шкодніцтва ў калгасах яшчэ не ліквітавана, масы калгаснікаў не арганізаваны па кучышчюу апрацоўку ільняпрадукцыі.

Аналагічныя становішчы і ў Полапайскім раёне. У калгасе «Майская роніца», Купішчэўскага сельсавета, лён пераблі каля месца таму назал. Частву яго знеаі ў така, а частка і па сьбіна валаўца на ільва пад заложам і гніе.

З рук воу дрона арганізаван абмалот. Каагасныя па работу выходзяць у 10—11 гадзін раніцы і, зробішы мала, разва размызавіа па хатах. Дняў і калгасе прысутылі да распеіа. Лён распеіаецца па тоўстым слою на сямішчухах і валаўца атайва. За ільном нішто не талдае. Азачыны па ільну вылучаў Ласеўскі, які не толькі не выпрабле грубейшых памылак, а нават мае шкодныя ўстаноўкі.

Наамаа азілваюць пернапачатковую апрацоўку ільну ў калгасе «Усходні Леніна», Салоніцкага сельсавета. Паводна ільну тут яшчэ не абмалочана. Старшыня калгаса Шлобскі азілвае абмалот ільну. Ён даў устаноўку малашчы уручную, а між тым у калгасах «Залеты Леніна» і «Другая пшнігоўка» стаіць ба нарузкі ільнямалятары.

Шкодніцкія адносіны за ільну і ільнясемя праходзяць па-за ўваган кіраўнікоў апрамадзела і яго загадчыка т. Мажайскага.

Расправаўшыся варожыя элементы карыстаюцца бясплатнасцю і штоўным самауспаваеннем кіруючых арганізацый, зьрываюць пернапачатковую апрацоўку і зваду ільну дяржаве.

У Полапай акрузе не змагопапа са шкодніцтвам у апрацоўкі ільну.

Ал. ЖЫХАРАЎ.

ЛЕТНІ АДПАЧ—НАК РАБОЧЫХ ЗАПАЛКАВАН І ФАНЕРНАЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

Весела і карысна правілі свой летні адпачынак рабочыя запалкавай і фанернай прамысловасці рэспублікі. Толькі да верасня на курортах усеазамага азначаныя ў Крмы, на Баўказе і іншых месцах адшчынаў 139 чалавек, у санітарныя — 103 чал. і ў амаах адпачынку—931 чал. Таксама былі нааграсаны на курорты 6 дзяцей стыханаўцаў. У аскуруіх па Беларуска-Валтыіскаму каналу імя Сталіна, Крмы, у Маскву і Ленінград прымаа ўдзел 50 чал.

Весела і карысна правілі свой летні адпачынак рабочыя запалкавай і фанернай прамысловасці рэспублікі. Толькі да верасня на курортах усеазамага азначаныя ў Крмы, на Баўказе і іншых месцах адшчынаў 139 чалавек, у санітарныя — 103 чал. і ў амаах адпачынку—931 чал. Таксама былі нааграсаны на курорты 6 дзяцей стыханаўцаў. У аскуруіх па Беларуска-Валтыіскаму каналу імя Сталіна, Крмы, у Маскву і Ленінград прымаа ўдзел 50 чал.

КІТАЙСКІ НАРОД У БАРАЦЬБЕ З ЗАХВАТЧЫКАМІ

На паліднях, арыбуўшыся на радзе прадпрыемстваў БССР, было задана шмат пытанняў аб міжнародным становішчы. Мяджанае дапамачы таварышам, якія цікавяцца пытанні міжнароднага становішча, роліцыя змячча рад матэрыялаў па міжнародных пытаннях. Першы з іх прысвечан дзяржавы ў Кітаі, выклікаючым вялікі інтарэс у мас чытачоў.

Звыш двух месаў ідзе вайна ў Кітаі. Японскія захватчыкі выдучы новае буйнае ваеннае нааусленне ў небылым дагучуль штабе.

Пачаўся вайна як звычайна: японцы справакавалі ў Паўночным Кітаі чарговы імпэрыялізм і, скарыстаўшы яго, рушылі свае войскі. У поц з 7 на 8 ліпеня японскія войскі папалі на вузлавую станцыю Любуоцзю, якая знаходзіцца на поўдзень ад былой сталіцы Кітаі Вейніна на Вейнін—Ханькоўскай чыгушцы. Паля Упартых і жорсткіх баў з 29-кітайскай арміяй японскія войскі, карыстаючыся сваёй значнай воьласцю і тэхнічнай перавагай, у першых чыслах жыўня ааналалі Вейнін-Цзынцзынскім раёнам. У канцы жыўня інтэрвенцы занялі азіны з буйных гарадоў Унутранай Манголіі — Калган, Іяночын правіцы і ў паўночную частку правіцы Шансі.

Вайна ў Кітаі ў разгары. Слаба ўзброеныя кітайскія войскі аказваюць герачнае супраціўленне захватчыкам, мужна астойліваючы родную зямлю. Кітайскія лётчыкі паказваюць узору адвагі і гераязма.

Што прычынае японскіх драпежнікаў у Кітаі? Зусім ясна, што імпэрыялізм у Паўночным Кітаі з'явіўся толькі прадолагам для ачышчэння загалга выпрадаванага плана ваеннага валду.

Асноўным імкненнем кіруючых кілаў імпэрыялістычнай Японіі з'яўляецца ўстаўленне свайго панавання ў Кітаі, падыводзненне кітайскага народа, ператварэнне вялікай краіны ў калонію. Японскія імпэрыялісты імпэчуа стварылі зручны плашчар для напад на Мангольскую народную рэспубліку і на СССР.

Новае нааусленне інтэрвенцта на Паўночным Кітаі з'яўляецца логічным, законмерным прыямом той палітыкі захватчы, якую Японія пачала правозіць яшчэ 6 год назал, калі ёю былі захвачаны Манчжурія (так называемыя тры паўночна-ўсходні правіцы) і Жэха — адна з правіцы Унутранай Манголіі.

Іны з'яўляюцца вельмі важнымі казалькам для адрэары. Гэтыя правіцы (Хэбэй, Чахар, Суйюань, Шаньсі і Шаньдун) з'яўляюцца вялікім рынкам абыту і маюць велізарныя сыровяны багачы, якія даўно ўжо прычытаюць японскіх імпэрыялістаў.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ў КІТАІ

КІТАЙСКІЯ ВОЙСКІ АДЫВАЮЦЬ АТАКІ ЯПОНЦАУ У РАЁНЕ ШАНХАЯ

ШАНХАЙ, 22 верасня. (БЕЛТА). На фронце ў раёне Шанхая за апошнія суткі — без перамен, павеламленні японцаў аб узліцці ім Лодзія не пацвярджаліся. Згодна кітайскіх вестак, горад па-ранейшаму ў руках кітайцаў. Паміж Янхэнам і Люхэнам ідуць баі.

Кітайскія палкі на левым флангу фронту каля Люхэ добра ўмацаваны. Неаднаразова спробы японцаў прасунуцца ў гэтым раёне былі безрэзултатны. Дзесяці раз паўтарыўшыся японскія войскі

спробы высадзіцца на другім беразе ракі Вацзю ў Пугуе да апошняга дня заканчваліся безрэзултатна.

Замежныя аглядальнікі, якія нааразі з вярнуцца карабляў паветраны бой 18 верасня, сцвярджаюць, што кітайскія самалёты, бамбардзіравалі японскі аэрадром у Янцзыну, разбілі 6 японскіх самалётаў. Згодна вестак кітайскага штаба паветраных сіл, у гэты-ж дзень было знішчана на мейш чым на 7 млн. іен рознага японскага сярэдняга.

НАЛЁТ ЯПОНСКІХ САМАЛЁТАУ НА КАНТОН

ЛОНДАН, 22 верасня. (БЕЛТА). Агенства Рэйтар паведамляе, што сёння з 2 гадзін ночы да 7 гадзін 30 минут раніцы да маскоўскаму часу ад 60 да 80 японскіх самалётаў бамбардзіравалі Кантон (горад на поўні Кітая) з перапынкамі. Сярод паслядстваў пачаў забітых кітайцаў азіяцкай і сямейнай артылерыі аказвалі рашучае супрацьдзеянне паліцыі. Паводле кітайскіх паведамленняў, збылі 4 японскія самалёты.

Згодна кітайскіх паведамленняў, у часе налёту японскай авіяцыі на Кантон 21 верасня было збіта 7 японскіх самалётаў, у

той час, як японцамі збіты толькі адзін кітайскі самалёт.

ЛОНДАН 22 верасня. (БЕЛТА). Агенства Рэйтар паведамляе аб двух новых налётах, зробленых сёння японскай авіяцыяй на Кантон. У налётах прымаля ўзлеў 9 цяжкіх бамбардзіроўшчыкаў.

Згодна сцвярджэнню кітайскіх улад, разбурэнні ў выніку бамбардзіроўкі невялікія, бо большасць бомб палала ў мала населеныя пункты.

Паводле паведамлення агенства Сентрад Н'юс, у выніку налёту на Кантон бою японцаў страцілі тры самалёты.

БАМБАРДЫРОўКА КІТАЙСКІХ ГАРАДОУ

ТОКІО, 22 верасня. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Долей Пусін, японская авіяцыя два разы бамбардзіравала сталіцу Кітая Нанкін, сямінараўшчыні агонь на будынках накітайскага ўрада, падтрыманна камітэта Ганьдэна, ваеннай акадэміі і іншых ваенных устаноў. Агенства ўказвае, што тэлефонная і тэлеграфная сувязь паміж Нанкінам і Шанхэем перарвана.

Агенства сцвярджае, што японскія морскія самалёты сёння «самалёты палкам разграмлі бомбамі крапасні Пэньнін па рацэ Янцзы, на паўдарозе паміж Усунам і Цзіньцзінам», а таксама, што японскія бамбардзіроўшчыкі «знішчылі будынак школы трох кітайскіх ваенных карабляў, што сталі на Янцзы каля крапасні».

БАІ НА ПОЎНУЧАХ

ПЯНЬЦЗІНЬ (порт у Паўночным Кітаі), 22 верасня. (БЕЛТА). Японская камандаванне паведамляе, што японскія войскі 20 верасня ў сектары Пяньцзін—Пугуэцкі чыгуначны атаквалі пазіцыі кітайскіх войск за 15 км. на захад ад Мачана. Адлегласць паміж пазіцыямі працягнула на гэтым участку ўжо 50 метраў. На некаторых участках японцы краху прасунуліся наперад.

У раёне Вэйпін—Ханькоўскай чыгуначнай лініі японскія войскі занялі Гучэн (за 32 км. на паўночны ўсход ад Баодына).

ЛОНДАН, 21 верасня. (БЕЛТА). Як указвае бейцінскі карэспандэнт газеты «Таймс», японскія павеламленні сцвярджаюць, што японцы захапілі Сінхэ — важны стратэгічны пункт ва ўсходняй частцы правянін Суйюнь.

ЯПОНСКІЯ ПАВЕДАМЛЕННІ АБ БАХА У КІТАІ

ТОКІО, 21 верасня. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Долей Пусін, у сектары Вэйпін—Ханькоўскай чыгуначнай лініі японскія войскі занялі Танчжэнь — за 11 кілометраў на паўдзень ад Чжэю, а таксама Сючжэнь (за 20 км. на поўнач ад Баодына).

Як паведамляе агенства Долей Пусін, у паўднёва-ўсходняй частцы правянін Суйюнь японцы занялі 20 верасня Шахуко (на захад ад Дагуа) і 21 верасня — стары горад Піндзіпэнь (на Вэйпін—Суйюньскай чыгуначнай), за 4 км. на поў-

дзень ад новага горада, і набліжаюцца да японцаў.

ТОКІО, 22 верасня. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Долей Пусін, 21 верасня на шанхайскім фронце ў сектары Лодзія адбыліся ўспарты баі, і японскія войскі нібыта прасунуліся наперад. У баіх з кітайцамі японцы пасулі вялікія страты.

Адзін з японскіх атрадаў на шанхайскім фронце за апошнія дні страціў 53 афіцэраў і салдат забітымі і 133 раненымі.

ЗАЯВА ХЭЛА

ВАШЫНГТОН (сталіца ЗША), 21 верасня. (БЕЛТА). Дзяржаўны сакратар Хэл (міністр замежных спраў ЗША) заявіў, што ўрад ЗША пасля пратэсту японскаму ўраду супроць дэкларацыі аб тым, што Японія мае намер бамбардзіраваць Нанкін. У пратэсце, заявіў Хэл, указваецца,

што бамбардзіроўка грамадзянскага населення ўяўляе сабою парушэнне норм міжнароднага права і, апрача таго, паражэнне чы дэмакратычным працэсам ЗША ў Нанкіне, пераходзіць падтрыманню альянсу паміж ЗША і Кітаем.



Барэцьба іспанскага народа супроць фашысцкіх інтэрвентаў. НА ЗДЫМКУ: камандзір н-скага корпуса рэспубліканскай арміі правага вайскі на фронт. Справа — генерал Міля.

ВОДГУКІ НА ПРАМОВУ ТАВ. ЛІТВІНАВА

ПАРЫЖ, 22 верасня. (БЕЛТА). У чаарэня прамова тав. Літвінава на пленуме Лігі нацыі — у прытры ўвагі французскай грамадзесці.

Увесь доўг шырока камэнтава зместуленне кіраўніка савецкай дыпламатыі.

З захваленнем адхікаюцца аб выступленні Літвінава орган кампартыі «Юманітэ». Орган савецкай партыі «Пель» падкрэслівае, што Літвінаў «абавязкова логічна ўзлеў пад аналіз зно, якое атручае міжнародную атмасферу і шкодзіць Лізе нацыі».

Паводле слоў «Пополер», перад прамовай Літвінава бліжэйшэ ўсе іншыя выступленні на пленуме Лігі. «Безадарна логіка, — піша «Пополер», — прымясця Літвінава заявіць, што не можа быць сітуацыя з міру і вайны. Літвінаў патрабуе ажыццяўлення статута Лігі нацыі ў адносінах агрэсіі».

ПЕРШЫЯ АНГЛІСКІЯ ПАТРУЛІ ў МІЖЗЕМНЫМ МОРЫ

ЛОНДАН, 20 верасня. Па паведамленніх, атрыманых з Гібралтара (англійскай крапасні на поўдні Пірэнейскага паўвострава), англа-французскі антыпярэцкі патруль на Міжземным моры пачаў дзейнічаць 18 верасня з Гібралтара вышлі першыя англійскія патрульныя атрады ў складзе крэйсера «Галатэя» і мінаносцаў «Фюрор», «Фарчун», «Фарэстэр» і «Галтур».

З Мальты (англійска ваенна-морская база на востраве Мальта на Міжземным моры) адначасова вышлі патрульныя атрады ў складзе першай флатыліі аскраных мінаносцаў Міжземнага флота.

ЛОНДАН, 22 верасня. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Рэйтар, англійскі эмінен адрыўся для аказання дапамогі французскаму гандляваму пароходу «Кутбі», які ішоў з Іоркісі (востраў на Міжземным моры, належыць Францыі), у Казабланка (Французскае Марока). Згодна атрыманым весткам, гэты пароход падвергаўся нападзе з боку «неведомых» самалёта на паўдзень ад Баларскіх астравоў. Самалёт удзеў да таго, як прыбыў англійскі эмінен. Французскі пароход не чакаўжан.

ІТАЛІЯ І НІЕНСКАЕ ПАГАДНЕННЕ

ЛОНДАН, 22 верасня. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Рэйтар, англійскі і французскі ўрады прапавалі ў бліжэйшы час скаліць у Парыжы пасяджэнне камісіі ўнесці ў абмеркаванне магчымае ўнесці амены ў ніенскае пагадненне аб патруляванні Міжземнага мора для барацьбы з піратамі.

Італьянскі ўрад даў згоду на скаліненне такой камісіі. Прапанова аб скаліненні камісіі экспертаў, пасляна агенства, унесена на аснове вуснай заявы міністра замежных спраў Італіі Чыано ад 19 верасня англійскаму і французскаму павераным у справах у Рыме. Згодна савяі, што Італія хоць і прымае ўдзел у патруляванні Міжземнага мора.

Пасля абмеркавання пытанія камісій экспертаў, указвае агенства, усе прапановы камісіі будуць перададзены на разгляд ніенскай канферэнцыі для канчатковага зацвярджэння.

НА ПОШУКІ САМАЛЁТА „Н-209“ У АМЕРЫКАНСКІМ СЕКТАРЫ АРКТЫКІ ДРЭННАЕ НАДВОР'Е

22 верасня начальнік Галоўпаўночморскіх тав. О. Ю. Шміт атрымаў радыёграму з борта лодака «Красін». Начальнік экспедыцыі на «Красін» перадае радыёграму, прынятую ім ад лётчыка тав. Грацыянскага, які чакае на мысе Бароу на лятучай лодцы «Н-207» палашэння Тав. Грацыянскі паведамляе: «Рабіў два вылеты ў мора — 18 і 20 верасня. Пасля гэтага палёту вярнуўся назад з-за адсутнасці батасці. Наша ладка ў мелкіх месцах пачынае пакрывацца тонкім льдом, Сёння агляджу заліў і бераг мора за 15 кілометраў на паўночны ўсход ад Бароу. Туды завезен бензін».

МЕСЦАЗНАХОДЖАННЕ „КРАСІНА“

МАСКВА, 22 верасня. (БЕЛТА). Начальнік Галоўпаўночморскіх тав. О. Ю. Шміт 22 верасня атрымаў ад начальніка экспедыцыі на лодака «Красін» наступную радыёграму: «Борт лодака «Красін», 22 верасня «Красін» у поўдзень па маскоўскаму часу знаходзіцца на 71 град. 34 мін. паўночнай шыраты і 156 град. 12 мін. заходняй даўгаты. Тэмпература паветра мінус 3 градусаў. Ізям частай вадой. Лётчык Грацыянскі ў 5 гадзін 40 мінут па мясцовому часу вярнуўся ўладна назад. Дрыго».

РЭДАКТАР „СОВЕЦКАЙ КІРГІЗІ“ ЗНЯТ З РАБОТЫ

Постраляны Камітэт ВМ(б) паставіў у адстаўку рэдактара А. П. з работ рэдактара газеты «Совецкая Кіргізі» за гнілы лібералізм і прымірніцтва да буржуазных нацыяналістаў, мажучыя з прамым па-

ВЫСТАўКА „БССР ЗА 20 ГОД“

Згодна рашэння Бюро ЦК КП(б) У Менску да 20-годдзя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі арганізавана рэспубліканская выстаўка «БССР за 20 год».

Створан спецыяльны камітэт па падрыхтоўцы і арганізацыі выстаўкі пад старшынствам тав. Стакуня. У склад камітэта ўваходзяць партыйныя і савецкія работнікі, прадстаўнікі прамысловасці, сельскай гаспадаркі, навукі, літаратуры і мастацтва.

22 верасня адбылося першае пасяджэнне камітэта, на якім вызначан рад арганізацыйных мерапрыемстваў па падрыхтоўцы выстаўкі.

Выстаўка будзе складацца з 7 аддзелаў — прамысловасці, сельскай гаспадаркі, культуры, камунікацый гаспадаркі, транспарту, сувязі, ганьлю. Шматлікімі экспанатамі, макетамі, дыяграмамі, фото будуць адлюстраваны вынікі дасягненняў БССР у розных галінах народнай гаспадаркі і сацыялістычнай культуры за 20 год.

У аддзеле прамысловасці глядач убачыць развіццё ў нашай рэспубліцы такіх галін прамысловасці, як металапрацоўка і станкабудаванне, асабліва за гадзі савецкай улады 65 розных тыпаў станкоў, у тым ліку рад палёвага складаных машын; пачынае лясной, тарфяной, харчовай прамысловасці, прамысловай паперы і г. д. У аддзеле сельскай гаспадаркі будуць прадэманстраваны поспехі ў галіне калектывізацыі і сацыялістычнай жыллагабудовы, росту ўражайнасці палёнах і саўгасных палёў, механізацыі і электрыфікацыі сельскай гаспадаркі.

Спецыяльны адзел камунікацый гаспадаркі вылучаецца для паказу дабрабыту і росту гарадоў БССР.

Надзвычай цікавым аб'явае быць адзел культуры, які будзе складацца з паддзелаў народнай асветы, аховы здароўя, навукі, літаратуры і мастацтва, друку, народнай творчасці. Ужо сёнь рад аспянацца па народнай творчасці — выяўленчае мастацтва, мастацтва ткацтва, танчарнае вырабам, разьбе па дрэву і г. д. Для падаздзела мастацтва і скульптуры прадэставіць каля 250 карын і жывапіс работы мастакоў і скульптараў БССР.

НЕЗРАЗУМЕЛАЯ МАРУДНАСЦЬ

26 жніўня «Звязда» ў артыкуле «У прыёмнай» сігналавала аб выключна дрэннай рабоце прыёмнай ЦВК БССР.

У артыкуле ўказваецца на блудныя і чыноўніцкія адносіны іе работнікі да скарт працоўных і на тое, што вельмі часта наведваліся, працэдураўшыся ў прыёмнай некалькі гадзін, ўхоўваюць ні з чым. Адначасова, што гэты важны ўчастак савецкай работы ўзровень лютым неадарытаваным і не заслугоўваючым палітычнага даверу.

Прайшоў амаль месяц пасля сігналу «Звязды», а ў прыёмнай усё асталося пастарому. На чале яе стаіць той-жа Лубаўчы, разваліўшы работу прыёмнай, глушыць сігналы з месц, стаўленіе ралёвага кіраўніцтва ЦВК. Асталося на месцах і іншыя, неспрыяльныя для гэтай работы людзі, які Шнігман, Аленішкія і інш.

Даўную пазіцыю займае партыйны камітэт. Сакратар Бузікаў усяляе аптымае пастаўку гэтага пытанія і не правяе дастатковай пярэбраны і рашучыя спосабы на тое, што, бачыць, ніяк не ўдасца выкаліць на партыйны сход т. Стакуня. Тав. Стакуня-жа, які відаць, лічыць, што заняцця прыёмнай яшчэ не час, бо чагта да яе «не дайшла».

14 верасня на партыйнай агульнай сход работнікі апарата ЦВК прымулі рашэнне, у якой, між іншым, падкрэсліў неабходнасць безадкладнага ўкамплектавання і пераборцы работы апарата ЦВК і прыёмнай. Але і пасля схода прайшоў 8 дзён, а ніякіх рашэнняў не відаць.

Зусім незразумела, чаму т. Стакуня, ведаючы аб трымосячным становішчы з праграмай прыёмнай, аб яе візіі на рабоце, так марудзіць з прычынам неабходных мер для яе аздараўлення.

Адказны рэдактар Д. В. ЮРКОУ.

БЕЛДЗЯРЖДРАМАТЭАТР 23 верасня

ПЛАТОН КРЭЧАТ

Пачатак у 8 г. вечара.

Гукавы кіноапарат «Чырвоная воронка»

ЦЕНТР ПЕРШЫ

На летняй востраве — канцэрт. адд.

Дзіцячы гукавы кіноапарат

Г А Р О Ш

Гукавы кіноапарат «Пролетарскі»

«УЩЕЛЬЕ АДАМАСОВ»

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналь»

КАДЗІН

Гукавы кіноапарат «Спартак»

ДЭПУТАТ БАЛТЫН

БЕЛАРУСКАЯ АДДЗЯЛЕННЮ ТРЭСТА «СНОТНОРМ» ПАТРЭБНЫ

на пастаянную работу для перафармі

ЗАТЭХНІКІ,

ВЕТ. УРАЧЫ,

ВЕТ. ФЕЛЬЧАРЫ І

СТ. БУХГАЛТАРЫ.

Звяртацца: Савецкая, 70.

БЕЛСКОТАДНОРМ.

ЗАГАД № 388

НАРОДНАГА КАМІСАРЫЯТА ФІНАНСАУ БССР

20 верасня 1937 г. г. Менск.

Праверкай становіцца штатна-каштарныя дасягненні ўстаноўлена, што рад устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый не зарэгістравалі сваіх штатаў у мясцовых фінансах, а таксама не перарэгістравалі ў 1937 г. адбудуўшыся змен у штатах, фондах зарплат і каштарных адміністрацыйна-кіраўнічых выдаткаў.

У адпаведнасці з пастановай СНК ССР ад 13 мая 1935 г. Народны Камісарыят Фінансаў БССР прапавуе:

1. Усім установам, прадпрыемствам і арганізацыям у дасягненні тэрмін зарэгістраваць у мясцовых фінансах (аргараграф) свае штаты, фонды зарплат і каштарысы адм. кір. расходаў, а таксама ўсе адбудуўшыся ў іх амены з моманту апошняй рэгістрацыі.
2. Адаванасць за прапаванае і спавчасовае прадстаўленне матэрыялаў ускладацца на кіраўнікоў і галоўных (старшых) бухгалтараў рэгіструемых арганізацый.
3. Заг. аргараграфы забеспечыць бесперабойны прымём матэрыялаў ад рэгіструемых арганізацый і правядзенне рэгістрацыі такім разлікам, каб поўнаася закончыць рэгістрацыю не пазней 20 кастрычніка 1937 г.
4. Да ўхляючыся ад рэгістрацыі і парушачых тым самым пастанову СНК ССР ад 13 мая 1935 г. аргараграфналіцтвам прымяніць санкцыі, прадугледжаныя гэтай пастановай.

НАРОДНЫ КАМІСАР ФІНАНСАУ БССР

Е. ЖУКОВІЧ.

БЕЛАРУСКАЕ АДДЗЯПЕННЕ КОГІЗ'А

ДА УВАГІ АНА, ДЫРЭКАТОРАУ ШКОЛ І ЗАВУЧАУ

ПАСТУПІЛІ У ПРОДАЖ ВА УСЕ МАГАЗІНЫ БЕЛАДЗЯЛЕННЯ КОГІЗ'А

ГЕАГРАФІЧНЫЯ, ГІСТАРЫЧНЫЯ І НАТУРАЛЬНЫЯ КАРТЫ, ТАБЛІЦЫ І КАРЦЫ ПА АСОБНЫХ ДЫСЦЫПЛІНАХ

Карты фізічныя (на палатне)	ЦАНА	Карты гістарычныя (на палатне)	ЦАНА
ПАШАРЫЙ	12 р.	ДРЭВНЯЯ ГРОШЫ	17 р.
ПАДН. АМЕРЫКІ	11 р.	РЫМСКАЯ РЭСПУБЛІКІ	14 р.
ПАРН. АМЕРЫКІ	12 р.	РЫМСКАЯ ІМПЕРЫЯ	20 р.
Карты палітычныя: (на палатне)		ЕВРОПЫ XIV і XV в. в.	19 р.
ПАШАРЫЙ	22 р.	ЕВРОПЫ XVII в.	19 р.
СВЕТУ	26 р.	Карты нямалы (на палатне)	
(ПР. ПАДАТНА) УСХОДНЕ-КАЗАХСКАЯ ВОБЛАСТЬ	8 р.	ПАЛІТЫЧ. ПАШАРЫЙ	18 р.
КРЫМСКАЯ АССР	3 р. 95	ФІЗІЧНЫЯ ПАШАРЫЙ	12 р.
ПАДН. БЕРАГ КРЫМА	6 р.	ФІЗІЧНЫЯ ЕВРОПЫ	18 р.
		ПАЛІТЫЧ. СВЕТУ	22 р.

ТАЛАГРАФІЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЯ (на палатне 6 р. 25 к.)

КОНТУРНЫЯ КАРТЫ:

ССОР, ПАШАРЫЙ, ЕВРОПЫ, СВЕТУ, ПАЎНОЧНАЯ І ПАЎДНОВАЯ АМЕРЫКІ, ГЕРМАНІЯ, ФРАНЦЫЯ, ЗАХОДНЯЯ ЕВРОПЫ і інш. па 10 кап. карта.

ТАБЛІЦЫ:

ЗОНА ПУСТЫНЬ (з нацкай на палатне) — 15 руб.

ОРАГРАФІЧНЫЯ (2 табл.) — 10 р.

ТАБЛІЦЫ ПА ВУСНАМУ РАХУНКУ — 3 р. 50 к.

ДЗЕСЯТОК НЯМЕЦКАЯ МОВА — 3 р.

СІНТЭЗ АМІКА — 3 р. 25 к.

АЛТЫЧНЫЯ ПРЫБОРЫ — 3 р. 50 к.

ПЕРАДАЧА ЭЛЕКТРАЭНЕРГІІ НА АДЛІГЛАСЦІ — 2 р. 50 к.

ВЫМЯРЭННЕ ПЛОШЧЫ І АБ'ЕМАУ — 1 р.

АЛЬБОМ ВУЧЭБНЫХ ТАБЛІЦ НА ЧАРЧЭННО — 6 р. 55 к.

СВЕТ ЗЫКІЛ (2 карціны) — 7 р. 50 к.

ЗОНА ТАВГІ — 4 р.

ЗОНА ТУНДРЫ — 4 р.

АЛЬБОМ ТАБЛІЦ ПА ЦВЕТАДЗЯЛЕННЮ — 5 р. 25 к.

ПРЫФЕТЫ ДЛЯ НАПІСАУ ДОЗУНГА І ПЛАКАТАУ (2 табл.) — 1 р. 50 к.

ЗАКАЗЫ ДЛЯ ВЫСЛІКІ НАЛОЖАНЫМ ПЛАЦАЖОМ НАКІРОВАЙЦЕ ПА АДРАСУ: МЕНСК, СОВЕЦКАЯ, 65, МАГАЗІН 130-ПРАДУКЦЫЙ КОГІЗ'А.

Беларускі дзяржаўны ордэна Працоўнага Чырвонага сцяга інстытут фізічнай культуры

9 г. Менску

авяшчае АСЕННІ НАБОР

на 1937-38 навучальны год.

Тэрмін навування 5 год для мужчын і 4 гадзі для жанчын.

Пачатак навування года а 1 лістапада.

Інстытут рыхтуе выкладчыкаў-метадыстаў (вышэйшай кваліфікацыі) для работ у ВНУ, тэхнікумах фізічнай культуры і для кіраўніцкай метадычнай фізкультурнай работы ў школах.

У інстытут прымаюцца асобы абодвух полаў ва ўзросце ад 17 да 35 год, якія маюць закончыў сярэдняе ад укладззю.

Паступаючыя ў інстытут фізкультурны паддоць заявы асабіста або па пошце на імя дырэктара інстытута і прыкладваюць наступныя дакументы: аўтабіяграфію, атэстат аб скарочанай сяр. адн. ліцэўскай установе (у арыгінале), пацярты (прад'яўляецца пры асабістай ітцы), тры фотакарты з укладззю, навуковыя подпісы навуковага на кожнай а іх, засведчаныя дзяржаўнаю мою, пасведчаныя дзяржаўнаю ленавай устаною аб тым, што паступаючы не мае хвароб, якія-б перашкадзілі паступленню ў інстытут. Фізікультурныя даведкі аб адносках да ваваскай і саванаскай (для іеінзававаных).

Прымём заяву праводзіцца да 15 кастрычніка.

Прымёныя іспыты і залічэнне — а 15 па 25 кастрычніка.

Прымёныя іспыты праводзіцца ад аднаго прывілі і праграмы, прынятых для ўсіх ВНУ ССР. Апрача гэтага прысуджваюць аддоль іспыты на фізічнай падрыхтоўцы ў аб'ёме спецыяльнай праграмы.

Прымёныя ў інстытут забеспечваюцца стывендэнцаў у размеры ад 175 да 350 руб. у месяц, іспаварацыя забеспечваюцца інтэрнатам. Прывезд на іспыты на вышлеку.

Заварскі дакументы навуковаў па адрасу: Менск, вул. Вадарскага, 5. Беларускі дзяржаўны ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга інстытут фізічнай культуры. ДЫРЭКЦЫЯ.

УСІМ СПАЖЫВЦАМ ХІМІНАТАУ

БЕЛАРУСКАЯ КАНТОРА „ГАЛАЎХІМПРОМА“

даводзіць да вельма спажываючой неадарытаваных хімікатаў аб неабходнасці прадстаўлення ЗАЯВАК да 1 кастрычніка г.г. на патрэбны колькасць хімікатаў на 1937 г. на наступных фармах:

а) для вытворчых прадпрыемстваў

Патрэбнасць на вытворчасць на 1938 г.	Патрэбнасць на іспытаныя на 1938 г.
у тым ліку па кварт.	Апрача сетага пераходзіць на 1/1-1938 г.
I	II
III	IV

б) на фасаваныя хімікаты прыся жыцця

Патрэбн. у тонах на 1938 г.	Патрэбн. у тонах на 1937 г.
у тым ліку: на кварт.	Апрача сетага пераходзіць на 1/1-1938 г.
I	II
III	IV

в) фактычны выдатак за 9 мес. плюс заварэжаныя колькасць на IV кв. Да заяўкі неабходна абавязкова прыклаці тлумачальную выліку о паводле вылікаў, абгрунтаваннем заварэжанага патрэбы ў хімікатах на 1938 г., а таксама вытворчый праграмы, норм расхода хімікатаў.

ЗАЯВКІ на хімікаты накіраваць на кантору «ГАЛАЎХІМПРОМА» па адрасу: г. Менск, Савецкая, 85/24.

Арганізацыі, не прадстаўленыя заяўкі, не будуць уключаны ў план снабжэння на 1938 г., а значыцца і не будуць забеспечаны хімікатамі.

БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ КАНТОРА „САЮЗУЦІЛЬ“

Вядзе Менск, вул. Дзям'яна Ведуга, 8

Пры задачы ўцільсывавіны

ЗАГАТООКУ УЦІЛЬСЫРАВІНЫ:

РЫЗЬЕ, МАКУЛАТУРА, ГУМОВЫ

АБУТАК, КОСЦЬ, ПУХ-ПЯРО,

ШЧАЦІНА, КОНСКІ ВОЛАС, РОГ-

СЫРАВІНА, КАРОТКАЕ ВАЛАННО,

ЛОМ КАЛЯРОВЫХ МЕТАЛАУ І

ІНШЫЯ ВІДЫ.

ЗАГАТООКА Вядзецца

праз зборшчыкаў, фургоншчыкаў,

агентаў і паркі як у горадах, так і

на сяне.

„саюзуціль“

КУПАЕ УЦІЛЬСЫРАВІНУ

ДЛЯ ФАБРЫК І ЗАВОДАУ

БЕЛАРУСКАЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ КАНТОРА „САЮЗУЦІЛЬ“

УЦІЛЬ—НАШТОУНА СЫРАВІНА І ЯНА НЕАБХОДНА РАДУ ГАЛІН ПРАМЫСЛОВАСЦІ.

ДА ВЕДАМА СПАЖЫВЦАУ ВЕТЭРЫНАРНЫХ І ЗААТЭХ-

НИЧНЫХ ТАВАРАУ.

БЕЛКАНТОРА „БЕЛСНАБЗЫТ“

(Менск, Кеісасмоўская, 4/13)

папярэджае ўсіх спажываючых ветэратэхнічных тавараў аб неабходнасці прадстаўлення БЕЛСНАБЗЫТУ

ЗААТЭХНІЧНЫХ ТАВАРАХ НА

1938 год.

Непрадстаўленыя да 1 кастрычніка 1937 г. заяўкі не будуць унесены ў план снабжэння таварамі на 1938 год.

БЕЛСНАБЗЫТ.

БЕЛКАНТОРА „БЕЛСНАБЗЫТ“

(Менск, Кеісасмоўская, 4/13)

папярэджае ўсіх спажываючых ветэратэхнічных тавараў аб неабходнасці прадстаўлення БЕЛСНАБЗЫТУ

ЗААТЭХНІЧНЫХ ТАВАРАХ НА